

## ПАСЬЛЯМОВА

### Валер БУЛГАКАЎ

Прэзыдэнцкія выбары выклікалі вялікае напружаныне і ўзрушэнне ў беларускіх масах. Цягам летніх месяцаў наконт іх вынікаў выказваліся самыя незвычайнія прагнозы. У дзеяньніне былі прыведзены агромністывія людзкія і матэрыяльныя рэсурсы. У нейкі момант здалося, што 9 верасня мы станем съведкамі сымяротнай сутычкі дзівюю найважнейшых у краіне сілаў – систэмы ўлады і систэмы апазыцыі. Значэннене гэтай даты дружна падкрэслілі абодва палітычныя антаганісты. Дзейны прызыдэнт Лукашэнка – словамі «...прэзыдэнцкія выбары – больш чым выбраныне таго ці іншага палітыка. Гэта – вызначэннене лёсу дзяржавы». Адзіны кандыдат дэмакратычных сілаў Уладзімер Ганчарык – паразаньнем саміх выбараў зь бітвой паміж Дабром і Злом.

Аднак пасыль выбараў здаецца, што маштаб гэтай падзеі быў моцна завышаны. Для лукашэнкаўцаў яна стала нагодай для яшчэ адной дэманстрацыі свайго палітычнага, адміністрацыйнага, ідэалігічнага і інш. патэнцыялу, для дэмакратычных сілаў – спробай павялічыць сваю грамадzkую вагу, утрываліць свае пазыцыі, стварыць надзейны падмурак для будучай барацьбы. Мы дапушчаем, што пасыль цвяярозай ацэнкі бягучага палітычнага моманту стратэгамі дэмакратычных сілаў ужо наставілася заданыне перамагчы за любы кошт. Яго заступіла ўсьведамленыне неабходнасці дасягнуць «пазыцыйнай выгады», г. зн. павялічыць сацыяльны засяг апазыцыі і праверыць дзеяздольнасць яе цэнтральных і рэгіональных структур ува ўмовах прэсынгу з боку дзяржавы. Вялікай перамогай апазыцыі ўяўляецца сам факт, што Ўладзімер Ганчарык з кірауніка арганізацыі, якая яшчэ год таму *de facto* ішла на кампраміс з лукашэнкаўскай дзяржавай, стаў бескампрамісным апазыцыйным лідэрам, які ўжо на мае шляху назад.

Выбарчая кампанія пакіне пазытыўны сълед у калектывінай памяці беларусаў. Як адна зь нячастых падзеяў агульнанацыянальнае ціка-

## ПАСЬЛЯМОВА

васьці, яна вастрынёй сюжету прыцягнула да сябе ўвагу ўсіх пластоў грамадзтва. І хоць яно ў каторы раз аказалася падзеленым ня проста съветапоглядна, а культурна, тое, што беларускія грамадзяніне некалькі месяцаў цалкам былі захоплены пэрыпэтыйямі айчыннай палітыкі, нашмат важнейшае.

Прэзыдэнцкія выбары прывучаюць людзей быць грамадзянамі ўласнай дзяржавы і тым самым фармуюць незалежніцкія настроі ў масах. Выбары канструуюць рэальную палітычную гісторыю Беларусі і ствараюць неацэнны гарызонт досьведу, да якога будуць рэгулярна звязратацца ў далейшым.

Мінечца яшчэ крыху часу, і савецкая эпоха будзе на масавым узору ўспрымацца ўсяго толькі як перадгісторыя незалежнай Беларусі.

## НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ПРАБЛЕМА НА ВЫБАРАХ

Выбарчая кампанія стала яшчэ адным съведчаньнем таго, што незалежнасць і дзяржаўны суверэнітэт для бальшыні беларусаў – катэгорыя не культурная, а палітычная, што яны звязваюцца з рэалізацыяй палітычных, а не культурных правоў нацыі. Тыя палітычныя сілы, якія рабілі акцэнт на рэалізацыі культурных правоў, у 90-х гадах апыналіся ў меншыні. Акурат тады нацыянальная проблема аказалася на гэтых выбарах на другім пляне.

Увага да нацыянальных сымбаліяў была прытуплена як у лягеры лукашэнкаўцоў (што й ня дзіўна), так і ў лягеры дэмакратычных слаў. Патлумачыць гэта можна прагматычным чыннікам – сёлета галоўнае спаборніцтва паміж дзяўюма найбольш уплывовымі ў краіне палітычнымі сіламі разгарнулася за туго частку электарату, якая да апошняга не магла вызначыцца з сваім выбарам. Паводле розных падлікаў, гэтая частка складае каля 30 % ад усіх беларускіх выбарцаў. Яе аснова – расійскамоўныя, схільныя да навеяных культурных рэаліямі фрустрацый людзі, у якіх нацыянальныя сымбалі Беларусі так і не здабылі прызнаныня.

Ігнараваныне апазыцыяй нацыянальнае проблемы было значнай

перамогай лукашэнкаўцаў: барацьба ішла на іхным полі і паводле іхнага сцэнару.

### СЫСТЭМА АПАЗЫЦЫІ НА ВЫХАДЗЕ З ВЫБАРАЎ

Напярэдадні выбараў правацэнтрысцкая апазыцыя не змагла знайсьці поўнага паразуменія з Захадам у абліччы Кансультатыйна-назіральнае групы АБСЭ ў Менску, рэгулярна разыходзячыся зь ёю ў стратэгічных і тактычных пытаньнях.

Адначасна выбары не прывялі да ўзбуйнення беларускіх палітычных сілаў. Апазыцыя застаецца атамізаванаю, а «самотныя палітыкі» па-ранейшаму маюць, прынамсі, ня меншую палітычную вагу, чым лідэры партый. У пэўныя моманты перадвыбарнай гонкі партыйныя лідэры дэманстравалі больш зацікаўленасці ў выжыванні сваіх партыйных структураў пасля выбараў, чым у дасягненні тактычных і стратэгічных мэтай на гэтым этапе.

Пазытыўны вынік выбараў — далейшае самаакрэсленіне «левага» і «правага» блёку дэмакратычных сілаў.

### ЧАМУ ГАНЧАРЫК?

І Ганчарык, і Домаш сваім зъяўленьнем на палітычнай сцэне былі абавязаны структурам беларускага трэцяга сэктару. Толькі Ганчарык быў кандыдатам ад «савецкага» трэцяга сэктару, які ў агульных рысах сфармаваўся пры канцы існаваньня СССР і адносна пасьляхова прыстасаваўся да ўмоваў незалежнай Беларусі, а Домаш — ад «новага» трэцяга сэктару, які ўзынік пасля лістападаўскага канстытуцыйнага перавароту 1996 г. Гэтае адрозненіне тлумачыць і памяркоўнасць пазыцыі Ганчарыка, і большую колькасць подпісаў у сваю падтрымку, сабраную Домашам.

Новы «трэці сэктар» болей а болей робіцца рэзэрвуарам чыстай апазыцыйнасці, бо абсарбую людзей, якія з тых ці іншых прычын адмаўляюцца ад супрацоўніцтва зь беларускім рэжымам. З гэтым, дарэчы, звязана адна далекасяжная слабасць беларускага рэжы-

му. Пры дэмарактывичным грамадзкім ладзе кіраўніцтва дзяржавы імкнецца па магчымасці не выключаць сацыяльна рэлевантных індывідаў з працэсу рэпрадукцыі ўсяго грамадзтва. Тым часам за сем гадоў лукашэнкаўскага кіраванья тысячи адукаваных, ахвотных працаўцаў для добра дзяржавы кадраў аказаліся папросту лішнімі для сфермаванай канструкцыі ўлады. Большая частка іх, ня маючы іншага выйсьця, знайшла прытулак у інстытуцыях «новага трэцяга сэктару».

У сваю чаргу, адтоク «палітычна нядобранадзейных» ува ўстановы «новага трэцяга сэктару» не вястуе нічога добра і тым структурам, якія пэрсаніфікую ўладзімер Ганчарык. Будучы за савецкім часам зародкамі грамадзянскай супольнасці пры аўтарытарнай палітычнай систэме, яны ня далі рады ажыццяўвіць глыбокую трансфармацыю за дзесяць гадоў беларускай незалежнасці. Таму яны ў многіх праявах функцыянуюць ня як рэальнія, а як сымбалічныя сацыяльныя інстытуты.

Парадаксальна, але з гледзішча пэрспэктывы перамога лукашэнкаўскага рэжыму над прафсаюзнай імпэрыяй Ганчарыка будзе азначаць не падрыў жыццяздзейнасці дэмарактывічных сілаў, а хутчэй прымусовую санацыю дэмарактывічнага лягера ад яго нежыццяздольных структурных элемэнтаў\*.

Пры гэтым асабісты палітычны лёс Уладзімера Ганчарыка можа скласціся інакш, чым у Міхаіла Чыгіра або Зянона Пазняка. Бо апошнім толькі цуд дапаможа застацца на першых ролях на беларускай палітычнай сцэне. У сваю чаргу, зняцьцё Сямёна Домаша зь перадвыбарнай гонкі ў пэўнай ступені вывела з-пад удару структуры «новага трэцяга сэктару», які дагэтуль знаходзіцца ў фазе становлення і ня быў цалкам гатовы да змагання.

Выбар кандыдатуры Уладзімера Ганчарыка ў якасці адзінага кандыдата ад апазыцыі можна тлумачыць меркаваньнемі ня толькі «перадвыбарнага», але і «пасыльвыбарнага» характару. Можна звяліштваць долю яго пэўнай сацыяльнасці сцьвярджжаць, што пасыля перамогі беларускі

\* Санацыя, або чыстка палітычнага поля ад яго нежыццяздольных суб'ектаў, таксама ў прынцыпе ёсьць пазытыўным наступствам сёлетніх выбараў.

рэжым захоча паквітацца зь «мяцежкай» Фэдэрацыяй прафсаюзаў беларускай і яе вышэйшым кіраўніцтвам. Але інстытуцыйны канфлікт паміж систэмай улады і інтэгральным элемэнтам грамадзянскай супольнасці, якім зьяўляюцца прафсаюзы, не абяцае быць лёгкім, а перамога лукашэнкаўцаў – беззасыцярожнай. У кожным разе, пры такім сцэнары разывіцца падзеяў адказнасць за дэстабілізацыю палітычнай сітуацыі ў Беларусі ўскладзеца на рэжым.

### ГАЙДУКЕВІЧ

Постаць гэтага «кандыдата ад трэцяй сілы» найбольш яскрава съведчыць пра наяўны ўва ўладаў патэнцыял для маніпуляцыі грамадzkай думкай. Былі ў лягеры Лукашэнкі і іншыя псэўдакандыдаты, якіх адсеялі па дарозе. Гайдукевіч жа, за якім стаіць шэры бізнес і крыміналізаваныя структуры, дайшоў да выбараў, каб аказаць пасільную падтрымку Лукашэнку на апошнім этапе кампаніі. Ні Машэрава, ні Сініцын, ні Марыніч такога посыпеху дабіцца ня здолелі. А Гайдукевіч дабіўся, бо зьяўленыне яго прозвішча ў выбарчых бюлетэнях выглядала найбольш праўдападобна (ЛДПБ самая шматлікая партыя ў Беларусі – мае каля 20 тысяч сяброў у сваім складзе).

Фактычна, вынікі збору подпісаў за кандыдатаў паказалі, што ў краіне ёсьць чатыры реальныя палітычныя сілы. Тры зь іх досыць стабільныя: посткаляніяльны адміністрацыйна-гаспадарчы аппарат, стаўленік клянau якога – Лукашэнка (395 тыс. подпісаў), незалежнае беларускае грамадzства (Домаш, 161 тыс. подпісаў), шэры бізнес, цесна звязаны з карумпаванай часткай дзяржаўнага апарату (Гайдукевіч, 136 тыс. подпісаў). Чацвертая ж – гэта ўтвораны бягучай кан'юнктурай хісткаваты альянс расчараванай у палітыцы Лукашэнкі намэнклятуры, прыватнага бізнэсу, «старога трэцяга сэктару», а таксама той часткі дзяржаўных службоўцаў, інтарэсы якіх палітыка Лукашэнкі ставіла пад пагрозу. Уладзімер Ганчарык сабраў 123 тыс., але цяжка прядказаць доўгатрываласць гэтага палітычнага хаўрусу.

ПАСЬЛЯМОВА

## МАБІЛІЗАЦЫЙНАЯ КАМПАНІЯ

Галоўная мэта сёлетній мабілізацыйнай кампаніі дэмсілаў палягала ня столькі ў вывадзе беларускіх выбарцаў на ўчасткі — яны і без таго дэманстравалі высокую ступень гатоўнасці ўзяць удзел у вырашэнні лёсу краіны, колькі ў дэманстрацыі схаванага патэнцыялу дэмакратычных арганізацый (неправамерна ставіць пытаньне, адлюстравала мабілізацыйная кампанія разъвітасць ці неразъвітасць палітычнай культуры лідэррау і шараговых прыхільнікаў апазыцыйнага руху). Мабілізацыйная кампанія была абмежаванаю і не вылучала перад сабой колькі-небудзь прэтэнцыёзных заданьняў. Стаяўка была зроблена перадусім на гульнёвяя віды дзейнасці — расклейку налепак і ўлётак, выраб і нашэннё маечак з нанесенымі на іх дэмакратычнымі заклікамі, лякальныя паводле сацыяльнага рэзанансу і колькасці ўдзельнікаў акцыі грамадзкага непадпрадкаваньня, перформансы і канцэрты, прабегі на роварах, паходы і падарожжы на плытох. Акцэнт на контактнай працы з выбарцамі не рабіўся.

Асноўнае адрозненне мабілізацыйнай кампаніі беларускіх дэмсілаў ад яе клясычных першаўзоруаў палягае ў tym, што звычайна да яе реалізацыі прыцягваюцца сілы, якія маюць пазытыўнае сацыяльнае ablіча, тады як у Беларусі гэтая кампанія праводзілася рэурсам апазыцыйных асяродкаў (перш за ёсё маладзёвых), харектар дзейнасці якіх у варунках беларускага палітычнага рэжыму, як праўіла, малавядомы ўсяму беларускаму грамадзству, а калі і вядомы, дык перадусім у тэндэнцыйным асьвятленні дзяржаўных СМІ. У выніку, кампанія займела ў ваччу некаторых беларусаў вобраз маштабнай апазыцыйнай акцыі, якая спрыяле канфрантацыі, а не кансалідацыі грамадзтва.

## ЛУКАШЭНКА І ЛУКАШЭНКАЎЦЫ

Актыўна выкарыстоўваючы савецкі сымбалічны капітал цягам сваёй першай кадэнцыі, Лукашэнка сам падсёк сук, на якім сядзіць. Нельга не канстатаваць, што пасля такога частага ўжываньня

злоўжываньня Лукашэнкам і лукашэнкаўцамі ўкарэненяя савецкія міты ў масавай съядомасці губляюць сваю прыцягальную сілу, а агрэсіўна-ксэнафобская рыторыка не знаходзіць былога пачуцьцёвага водгуку. Атаесамлењне сучасных адраджэнцаў зь нямецкім паліцаямі-халуямі, а дэмакратычных лідэрau з прадажнымі юдамі паціху становіцца знакам благога густу.

Савецкая міталёгія губляе вартасць на беларускім палітычным рынку. Адчуваючы дэвальвацыю гэтай вартасці, Лукашэнка ўжо ў сваёй цяперашніяй перадвыбарнай праграме паабязаў маштабную эканамічную лібералізацыю (чаго варты толькі пасаж «колькасць ліцэнзіаваных відаў дзеянасьці будзе скарочана да 10 – 12»), згортваньне кантрольнага апарату дзяржавы.

На самым конадні выбараў Лукашэнка даслаў «Вітаньне дэлегатам афіцэрскага сходу ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь», у якім неаднакроць падкрэсліў непарушнасць нацыянальнае незалежнасці: «Рэспубліка Беларусь была, ёсьць і будзе сувэрэнная, незалежная эўрапейскай дзяржавай... Нашы ўзброеныя сілы ёсьць вытварам беларускага народу і яго нацыянальнай гордасцю»\*.

Фактычна, ужо цяпер беларускі презыдэнт узяў на ўзбраеніе рыторыку нацыянальна-дэмакратычных сілаў, якой тия паслухоўваліся ў пэрыяд набыцця Беларусія незалежнасці. Тую самую рыторыку ў харектэрнай для яго абсурднай манеры падхапіла постчыкінскае БТ. У. Ганчарык быў ім адвінавачаны ў «зайгрываньні з Расіяй», што нібыта нясе пагрозу нацыянальнай незалежнасці. Вядома, гэтая рыторыка мела на мэце найперш узбудзіць недавер да У. Ганчарыка з боку нацыянал-дэмакратычнага электарату, але яна ёсьць паказальнаю і з глядзішча разрастаньня незалежніцкага дыскурсу.

- Правядзеніе перад выбарамі найбольшых у гісторыі Беларусі вайсковых вучэнняў «Нёман-2001», падчас якіх «чырвоныя» пад асабістым кіраўніцтвам Лукашэнкі перамаглі «сініх», а заразом звышчылі 79 умоўных самалётав і 13 умоўных крылатых ракет праціўніка, таксама мела незалежніцкі падзэкст, бо ў іх дзманстратыўна ўзялі ўдзел толькі часткі беларускага войска, у адсутнасць «саюзных» расійскіх. Больш за тое, дзяржаўныя СМІ дружна разрэклимавалі факт, што супрацьпаветраныя комплексы, ужытыя падчас вучэнняў, былі ня толькі вырабленыя, але і распрацаваныя ў Беларусі.

## ПАСЬЛЯМОВА

Трэба чакаць, што цягам найбліжэйшых гадоў тэма беларуска-расійскай інтэграцыі будзе з фактару вонкавай палітыкі Беларусі больш а больш ператварацца ў фактар унутранай палітыкі. Ужо цяпер яна адкрыта выкарыстоўваецца для мабілізацыі прыхальнікаў сёньняшняга палітычнага курсу ў патрэбны палітычны момант.

Выбары таксама паказалі, што дэмагратычныя сілы недаацэннююць інтэлектуальны патэнцыял лукашэнкаўцу. Нягледзячы на скандалы ў справах зынікльых (забітых?) палітыкаў і прадпрымальнікаў, мэдыйныя скандалы з удзелам перакінчыкаў з лукашэнкаўскага лягеру, цягам перадвыбарнага маратону ўвесь час складалася ўражанне, што дэмаграты так ня здолелі перахапіць у лукашэнкаўцу ініцыятыву. Тым удавалася ўсё задуманае — дабіцца нэутралітэту новапаўсталых бізнэс-эліт, заручыцца падтрымкай Расіі й іншых краінай СНД, разрэкламаваць у СМІ эканамічны ўздым, укідваннем тузіну псуэудакандыдатаў зьбіць з панталыку незалежныя СМІ, адных падкупіць, другіх падмануць. Карацей, усё, што ўдалося пару гадоў раней іхным расійскім, украінскім, казахскім калегам.

Недаацэнка «мазгавога цэнтра» лукашэнкаўцу, а значыць, і здольнасці адэкватна рэагаваць на выклікі часу і непаўторныя рэаліі постсавецкай Беларусі, съведчыць пра завышаную самаацэнку шмат якіх лідэраў дэмсілаў і адсутнасць у іх рэальнага ўяўлення пра цяперашні дзяржаўны апарат. Ягонае функцыянаваныне падчас перадвыбарнай кампаніі паказала моц бюрократычнае систэмы, умацаванае Лукашэнкам.

## НАЦЫЯНАЛІЗУОЧЫ ЎПЛЫЎ МЕНСКАГА АСЯРОДЗДЗЯ

Лукашэнкаўзору 2001 году — гэта не Лукашэнкаўзору году 1994-га. Менскае асяродзьдзе, у якім ён круціцца вось ужо дзесяць гадоў, моцна на яго паўплывала. Новая беларуская ідэнтычнасць і яе крэольская дэфармацыі ў сталіцы ўмацаваліся непараўнальна лепш, чым ува ўсходніх рэгіёнах краіны.

Стойкі лукашэнкаўскі электарат — гэта крэалізаваная частка беларускага грамадзтва. Выбары пацьвердзілі статус Лукашэнкі як прэ-

зыдэнта ўсіх беларускіх крэолаў. У беларускім кантэксьце з креоламі ня варта атаясамліваць толькі этнічных беларусаў, якія дагэтуль не набылі акрэсленай нацыянальнай ідэнтычнасці. Трэба падысьці шырэй: крэолы — носьбіты ідэнтычнасці, сфармаванай яшчэ за часоў данацыйнальнага грамадзтва. Юры Сівакоў, Урал Латыпаў і Аляксандар Лукашэнка ў гэтым сэнсе мала розніцца.

Расійска- і підкынамоўныя крэолы з пашпартамі грамадзян Рэспублікі Беларусі непазыбежна ўтвараюць асноўны рэсурс для рэпрадукцыі палітычнага рэжыму, створанага Лукашэнкам. Дзякуючы сваёй культурнай непаўнавартасці і выніку гэтага — псыхалагічнай няўстойлівасці, яны асабліва чуйныя на ідэалягічную індактрынацыю і іншыя маніпуляцыі з палітычнымі мэтамі. Толькі крэолы могуць забяспечыць стварэнне такой канструкцыі ўлады, якая магла б утрымацца адносна вялікіх гістарычных прameжак часу, дасягненне «пераемнасці ўлады», пра што так марыць Лукашэнка. Лукашэнкаўскія рэфэрэндумы 1995 і 1996 гг., апрача тымчасовых палітычных эфектаў, знялі ўсе абмежаваныні з рэпрадукцыі крэолаў у маштабе ўсяго грамадзтва, ператварыўшы тым самым гэтую рэпрадукцыю ў адну з найважнейшых мэтаў дзяржаўнай палітыкі.

Зынішчэнне амаль усіх прарасійскіх структур і выданьняў, якія вызнавалі прынцып дыяспарнасці (сучасны разнавід імпэрскай дацтрыны пра трывадзіны расійскі народ), падчас курыраванай Уладзімерам Замяталіным перарэгістрацыі партый і грамадзкіх аўяднанняў, выглядае яшчэ адной шматзначнай прайавай гэтай палітыкі.

Крэольская маса — ня столькі пагроза для дзяржаўнасці Беларусі, чаго так баялася нацыянальная інтэлігенцыя, колькі зарука стабільнасці і непарушнасці аўтарытарызму.

Вядома, расійска-беларуская інтэграцыя для беларускіх крэолаў мае сымбалічнае значэнне. Яна забяспечвае ім пазытыўны эмачыйны тонус, стварае ілюзію супадзення іх пэрсанальных і дзяржаўных інтэрэсаў. Для задавальнення гэтай ілюзіі і сам Лукашэнка працягвае трymаць у сваім атачэнні жменьку цвердалобых русофілаў — такі сабе доказ прарасійскасці палітычнага курсу беларускага рэжыму. Але пры гэтым сам Лукашэнка выдатна разумее: ад-

## ПАСЬЛЯМОВА

чужэньне Беларусі і Расіі будзе нарастаць у меру ўмацаваньня новай расійскай нацыянальнай ідэнтычнасці ці, прынамсі, новай ідэнтычнасці грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.

Як аўтарытартная дзяржава, Беларусь няздольная да інтэграцыі. Утварэнне стабільных супольных структураў магчымае толькі пры дэмакратычным ладзе і на дэмакратычным грунце. Інтэграцыя ў рамках Эўразыю гэтаму прыклад. Аўтарытартная ж дзяржава выкарыстоўвае інтэграцыю для ўмацаваньня рэжыму, здабыцьця дадатковых рэсурсаў для ўнутранай кансалідацыі.

Крэолы не пагроза незалежнасці найперш таму, што яны палітычна бязвольныя і імі лёгка маніпуляваць. З тae ж прычыны яны не нясуць пагрозы анахранічнаму палітычнаму рэжыму і ягонаму экспантычнаму кірауніку.

## У ЧАКАНЬНІ КУЛЬТУРНЫХ ПЕРАМЕНАЎ

Выбары выразна давялі, што Лукашэнка мае найслабейшыя пазыцыі там, дзе найлепш захаваліся беларуская культура і каталіцкі альтымпэрскі этап. Пра гэта бяспрэчна съведчаць звесткі маштабнага сацыялягічнага дасьледаваньня, праведзенага ў сярэдзіне лета амэрыканскім *International Republican Institute*.

| Падтрымка Лукашэнкі ў рэп'ёнках |       |              |          |         |         |         |        |
|---------------------------------|-------|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|
|                                 | Менск | Менская воб. | Берасьце | Горадня | Віцебск | Магілёў | Гомель |
| Давяраю                         | 45%   | 50%          | 67%      | 40%     | 48%     | 53%     | 67%    |
| Не давяраю                      | 48%   | 41%          | 25%      | 42%     | 40%     | 35%     | 27%    |
| Буду галасаваць за              | 32%   | 38%          | 50%      | 30%     | 39%     | 44%     | 51%    |

Найменш давяралі Лукашэнку на Гарадзеншчыне (40 %). Мяркуючы па ўсім, роўна такі ж ніzkі паказчык падтрымкі ён меў у заходніх – беларускамоўных і/або каталіцкіх – раёнах Меншчыны й Віцебшчыны. Найбольшым жа даверам ён цешыўся не на роднай Магілёўшчыне (52 %), а на патрыярхальнай Гомельшчыне і дээтніза-

ванай Берасьцейшчыне (67 %). На Гомельшчыне, як вядома, да-  
ка пітальністичныя формы аграрнай вытворчасці пратрымаліся най-  
даўжэй, а каталіцкі элемэнт, які распаўсюджваўся ў Беларусі з  
паўночнага заходу, наіслабейшы. А на Берасьцейшчыне этнічна  
ўкраінскі элемэнт яшчэ да канца не ператварыўся ў беларускую на-  
цыю, а пазыцыі праваслаўя выключна моцныя. Вось жа, Лукашэнка  
найбольш папулярны там, куды мадэрнізацыя, а зь ёй і беларуская  
нацыянальная ідэя прыйшлі найпазынней — пасыля другой сусвет-  
най вайны (тады як на Віленшчыну, Гарадзеншчыну, Меншчыну —  
яшчэ на зломе XIX і XX стагоддзьдзяў). Цікава і тое, што Берасьце і  
Гомель на пачатку XX ст. былі проста павятовымі цэнтрамі Magil'eusk  
кай і Гарадзенскай губэрнія.

За гады незалежнай Беларусі не адбылося значнага, відавочнага  
для ўсіх павелічэння колькасці людзей беларускай культуры. Вось  
галоўны гандыкап апазыцыі ў кампаніі 2001 году.

Стратэгічнай мэтай дэмакратычных сілаў бачыцца ня толькі раз-  
бурэнне лукашэнкаўскага рэжыму — гэтае можа зрабіць і няўмоль-  
ны час, але і забесьпячыне незваротнасці працэсаў дэмакраты-  
зацыі нашага грамадзтва. Апошняе немагчымае безь пераводу крэ-  
алізаванай грамады ўва ўлоньне беларускай культуры\*. Без уліку гэ-  
тага змаганьне з Лукашэнкам будзе змаганьнем Дон-Кіхота зь вет-  
ракамі. Дый палітычныя перамены зробяцца непазыбежнымі з на-  
рошчваньнем нацыянальных сілаў.

Заходні рацыяналістычны разум зазвычай схільны шукаць прычыны  
непадобнасці Беларусі да іншых усходнеэўрапейскіх краінаў у  
«загадкавай славянскай душы», якую геніяльна выявіў Фёдар Да-  
стаеўскі, або ў прынцыповым і невыкарананыя амтыярыстакратызъ-  
ме, «плебэйстве» тутэйшага грамадзтва і яго культуры. Тым самым ён  
лучае ў харектэрную аблуду, бо ў выпадку Беларусі мы маем справу  
перадусім зь незакончанасцю нацыянальнага праекту (слабасць  
беларускага нацыяналізму дазваляе гаварыць пра тое, што на гэтым

\* Характэрна, што адразу пасыля выбараў сярод усіх недзяржаўных СМІ была зачы-  
неная адзіная газета — беларускамоўная «Пагоня» з Горадні, якая мела культурат-  
ворчае значэнне для рэгіёну.

## ПАСЬЛЯМОВА

ускрайку Эўропы ніяк ня скончыцца працэс станаўлення мадэрнай беларускай палітычнай нацыі, які запачатковаўся на заходзе кантынэнту больш як два стагодзьдзі назад). У выніку, этнічна беларускаму насельніцтву на культурным узроўні прapanуюцца да рэалізацыі трох ідэнтычнасці: беларуская, крэольская і немадыфікаваная расійская. У бальшыні грамадзян Рэспублікі Беларусь беларуская этнічнасць спалучаецца з крэольскай ідэнтычнасцю, якая прадукуе дэвіянтныя ў парыгунаныні з эўрапейскімі першаўзорамі палітычныя прэфэрэнцыі. Нішто б так не звязала Беларусь з Эўропай, як эўрапейскі капітал і пазычаны з эўрапейскага Захаду і рэалізаваны ў тутэйшых варунках нацыянальны праект выбудовы палітычнай нацыі на аснове айчыннай культурнай ідэнтычнасці.

Як культурная опцыя, найбольш пашыраная ідэнтычнасці сфармаваліся задоўга да здабыцца Беларусяй незалежнасці і ўсяго толькі адлюстроўваюць, наколькі ўсеабсяжнымі тут былі працэсы калянізацыі і мадэрнізацыі, праводжаныя з імпэрскага цэнтру.

Беларусь: незакончаны нацыянальны праект.